

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ  
ЎНІВЕРСІТЭТ

РАШЭННЕ

25 лютага 2016 г. № 5/1

г. Мінск

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

РЕШЕНИЕ

2016 г. №

г. Минск

Сумеснага пасяджэння Савета БДУ і  
Вучонага савета БДУ  
“Вынікі навуковай, навукова-тэхнічнай і  
інавацыйнай дзейнасці БДУ  
за 2015 год. Праблемы і перспектывы”

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад першага прарэктара, акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Івашкевіча А.А. «Вынікі навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці БДУ за 2015 год. Праблемы і перспектывы», Савет БДУ і Вучоны савет БДУ адзначаюць наступнае.

У 2015 годзе Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 22 красавіка 2015 г. № 166 былі зацверджаны прыярытэтныя напрамкі навукова-тэхнічнай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь на 2016-2020 гг. і пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 12 сакавіка 2015 г. № 190 - напрамкі навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь на 2016-2020 гг. Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 10 чэрвеня 2015 г. № 483 зацверджаны Пералік дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў на 2016-2020 гг.

У справаздачным годзе ў складзе комплексу БДУ функцыянавалі і праводзілі навукова-даследчую, вопытна-канструктарскую і вопытна-тэхналагічную працу 16 факультэтаў, 4 агульнаўніверсітэцкія кафедры, 4 навукова-даследчыя інстытуты, 2 нацыянальныя навуковыя цэнтры, 6 навукова-інавацыйных унітарных прадпрыемстваў, навучальныя падраздзяленні з правам юрыдычнай асобы і іншыя структурныя падраздзяленні і арганізацыі.

У 2015 годзе па плане навукова-даследчых, вопытна-канструктарскіх і вопытна-тэхналагічных работ (НДВКР) выконвалася 1020 тэм, у тым ліку па бюджэце 630 тэм, па гаспадарчых дамовах з прадпрыемствамі і арганізацыямі - 254 тэмы.

Аб'ём фінансавання НДВКР склаў у справаздачным годзе 201847,2 млн. рублёў: за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту 141139,1 млн. рублёў, у тым ліку 74258,5 млн. рублёў - сродкі Міністэрства адукацыі і 66880,6 млн. рублёў - іншыя заказчыкі. Па дзярждамоўных НДВКР, выкананым БДУ і навукова-даследчымі падраздзяленнямі комплексу БДУ з правам юрыдычнай асобы, за кошт сродкаў заказчыкаў - 60708,1 млн. рублёў (пазабюджэтныя сродкі).

138 навуковых распрацовак выкарыстоўваліся ў народнай гаспадарцы і 269 - у навучальным працэсе. У 2015 годзе арганізавана і праведзена 3 пасяджэнні камісіі па разглядзе матэрыялаў заявак на аб'екты прамысловай уласнасці (АПУ), патэнтаў на АПУ. Атрымана 68 ахоўных дакументаў на аб'екты інтэлектуальнай уласнасці (АІУ), лік дзеючых ахоўных дакументаў на АІУ - 345.

Колькасць выданняў склала ў справаздачным годзе 1266 найменняў, у тым ліку 177 манаграфій, 50 зборнікаў навуковых прац, 584 падручнікі і навучальныя дапаможнікі. Апублікаваны 5219 артыкул, 5461 тэзіс дакладаў на канферэнцыях.

Абаронена супрацоўнікамі, дактарантамі, саіскальнікамі і аспірантамі 5 доктарскіх і 53 кандыдацкія дысертацыі, з іх замежнымі грамадзянамі абаронена 6 кандыдацкіх дысертацый. У справаздачным годзе пры БДУ дзейнічалі 21 доктарскі і 1 кандыдацкі саветы па абароне дысертацый. У саветах па абароне дысертацый, якія функцыянуюць пры БДУ, абаронена 90 дысертацый, з іх 8 - доктарскіх.

Па прыродазнаўчых спецыяльнасцях найбольш актыўна дзейнічалі саветы па абароне дысертацый:

савет Д 02.01.07 (фізіка-матэматычныя навукі, старшыня Радына Я.В.), у якім у 2015 годзе абаронена 6 кандыдацкіх дысертацый;

савет Д 02.01.16 (фізіка-матэматычныя навукі, старшыня Анішчык У.М.), у якім у 2015 годзе абаронена 5 кандыдацкіх дысертацый.

Па гуманітарных спецыяльнасцях найбольш актыўна дзейнічалі саветы:

савет Д 02.01.05 (гістарычныя навукі; старшыня - Брыгадзін П.І.), у якім у 2015 годзе абаронена 15 дысертацый, з іх 2 доктарскія;

савет Д 02.01.04 (юрыдычныя навукі; старшыня - Васілевіч Р.А.), у якім у 2015 годзе абаронена 13 дысертацый, з іх 1 доктарская.

У справаздачным годзе на базе ўніверсітэта праведзена 183 навуковыя і навукова-практычныя мерапрыемствы (канферэнцыі, семінары, нарады і да т.п.) рознага ўзроўню, з іх міжнародных - 98, рэспубліканскіх - 58, універсітэцкіх - 27.

Міжнародныя сувязі ўніверсітэта з замежнымі партнёрамі ажыццяўляліся на аснове выканання дамоў аб навуковым супрацоўніцтве, заключэння знешнегандлёвых здзелак, удзелу ў праектах міжнародных фондаў і праграм, узаемных стажыровак, прадстаўлення навуковых вынікаў на выставах і канферэнцыях і інш.

У выніку выканання 78 кантрактаў і дамоў з арганізацыямі 10-ці краін блізкага і далёкага замежжа (даследчымі цэнтрамі, інстытутамі, кампаніямі) у справаздачным годзе было атрымана валютных сродкаў на суму 2 132,45 тыс. дол. ЗША.

За мінулы год БДУ прыняў удзел у 15 міжнародных выставах навукова-тэхнічнай прадукцыі, што фінансуюцца па артыкуле "Міжнароднае навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва», у 5 выставах у рамках мерапрыемстваў рэспубліканскага ўзроўню. Падрыхтаваны і праведзены 3 выставы ў рамках

мерапрыемстваў БДУ. Па выніках двух міжнародных конкурсаў распрацоўкі ўніверсітэта былі ўзнагароджаны 11 залатымі, 6 сярэбранымі медалямі і 4 Дыпламамі.

Інфармацыя пра выставачную дзейнасць БДУ і яе вынікі ўвесь час адлюстроўвалася ў друкаваных і Інтэрнэт-СМІ, інфармацыйна-навінных перадачах на каналах БТ і радыё.

Распрацоўшчыкі навукова-тэхнічнай прадукцыі БДУ прынялі ўдзел у 3 семінарах, 9 кантактна-кааперацыйных біржах, 2 міжнародных навуковых форуммах (сімпозіумах) у рамках выставачных мерапрыемстваў.

Падрыхтаваныя інфармацыйныя матэрыялы, прэзентацыі, арганізаваны і прачытаны цыкл лекцый у рамках Праграмы павышэння кваліфікацыі «Арганізацыя навучання і навуковых даследаванняў» для кіраўнікоў Чжэцзянскага Шужэн універсітэта (КНР), а таксама членаў дэлегацыі Народнага ўрада горада Харбін.

Забяспечаны візіты ў БДУ дэлегацыяй Курскай і Навасібірскай абласцей, Уральскага федэральнага ўніверсітэта і Аб'яднанага інстытута ядзерных даследаванняў (Расійская Федэрацыя), арганізаваны і праведзены прыём дэлегацыяй Народнай Рэспублікі Бангладэш, Саудаўскай Аравіі і дэлегацыі Пакістана ў рамках Беларуска-пакістанскага бізнэс-форуму і інш.

У 2015 годзе ў БДУ праводзіліся фундаментальныя даследаванні ў рамках заданняў дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў (322), Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў (159), міжнародных фондаў і праграм (40). Таксама выконваліся 78 заданняў 28 праграм (4 Саюзнай дзяржавы, 1 міждзяржаўнай, 1 рэспубліканскай, 1 нацыянальнай, 9 дзяржаўных, 9 дзяржаўных навукова-тэхнічных і 3 галіновых навукова-тэхнічных праграм), 4 асобныя праекты, якія распрацоўваюцца на конкурснай аснове.

БДУ з'яўлялася галаўной арганізацыяй-выканаўцам 8 дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў, 3 дзяржаўных праграм, 3 дзяржаўных навукова-тэхнічных праграм.

У 2015 годзе працягнута практыка стымулявання дзейнасці ПВС і навуковых работнікаў у галіне падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі: праведзены конкурсы на лепшага кіраўніка НДР студэнтаў і аспірантаў, на лепшую СНДЛ БДУ, на лепшы даклад на канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ, ажыццяўлялася прэміраванне за абарону дысертацый і г.д.

Асаблівая ўвага надавалася мерапрыемствам па стымуляванні навуковай дзейнасці навучэнцаў. Галоўным упраўленнем навукі арганізавана і праведзена 10 конкурсаў, шэраг навуковых канферэнцый, з якіх самай маштабнай (3590 дакладаў) з'яўлялася штогадовая канферэнцыя студэнтаў і аспірантаў БДУ. Выдадзены спецыялізаваныя зборнікі навуковых прац студэнтаў і аспірантаў, падрыхтаваны і выкананы план развіцця НДР навучэнцаў на 2015 г. і да т.п.

У 2015 годзе ў аспірантуру БДУ (у тым ліку саіскальнікі) на бюджэт паступіла 204 чал. (пры плане прыёму 198). План прыёму ў аспірантуру ў

2015 годзе выкананы на 103%. Колькасць аспірантаў усіх форм навучання (у тым ліку саіскальнікаў) з улікам замежных аспірантаў у 2015 годзе па комплексе БДУ склала 962 чалавекі. Колькасць аспірантаў (у тым ліку саіскальнікаў) платнай формы падрыхтоўкі ў 2015 годзе склала 78 чал. Колькасць замежных аспірантаў у справаздачным годзе склала 82 чал. (2014 г. - 79).

Узрасла ў параўнанні з 2014 годам колькасць навучэнцаў на другой ступені пасляўніверсітэцкай адукацыі - на 21 чал.

Выпуск з аспірантуры ў цэлым па комплексе БДУ ў 2015 годзе склаў 160 чал. (з іх па БДУ з улікам аспірантаў-замежнікаў - 144, у РІВШ - 8, МДЭІ - 8).

Варта адзначыць рост колькасці аспірантаў і саіскальнікаў (грамадзяне Рэспублікі Беларусь), якія абаранілі дысертацыі ў тэрмін: 2014 год - 11 чал. (6,7% ад выпуску), 2015 год - 12 чал. (8,2% ад выпуску).

У 2015 годзе падраздзяленнямі БДУ распрацавана 27 найменняў тэхнічных умоў, 12 лабараторных тэхналагічных рэгламентаў, 8 вопытна-прамысловых рэгламентаў, 15 рэцэптур.

Ажыццяўлялася метралагічная прапрацоўка НДР на ўсіх этапах, пачынаючы са складання тэхнічнага задання і да афармлення актаў метралагічнай прапрацоўкі НДР. Аформлена 68 актаў.

Праведзены нормакантроль тэкставых дакументаў у колькасці 566 (2014 - 424, 2013 - 609, 2012 - 372) найменняў з агульнай колькасцю лістоў фармату А4 38 178 (2014 - 25 420, 2013 - 27 986, 2012 - 19 545).

У справаздачным годзе для паверкі Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам “Беларускі дзяржаўны інстытут метралагіі” і іншымі арганізацыямі і прадпрыемствамі падрыхтавана і праверана 901 адзінка сродкаў вымярэнняў (СВ). Зроблены аднаўленчы рамонт 355 адзінак СВ (2014 - 321, 2013 - 312, 2012 - 286) і лабараторнага абсталявання.

З усіх крыніц фінансавання ў 2015 годзе набыта навуковае абсталяванне на суму 6 053 925 млн. рублёў (2014 - 28 199,5; 2013 - 18 137,4; 2012 - 10 479,2; 2011 - 2 783,3 рублёў). Закупка навуковага абсталявання за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, прадугледжаных на фінансаванне навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці склала 2 772,12 млн. руб. (2014 - 14 076,9; 2013 - 14 333,464; 2012 - 6 228,21 ; 2011 - 1 999,68 млн. рублёў).

Пастаяннай камісіяй па кантролі за рацыянальным выкарыстаннем дарагога навуковага абсталявання праведзена праверка Беларускага міжуніверсітэцкага цэнтра абслугоўвання навуковых даследаванняў і структурных падраздзяленняў БДУ.

У цэнтры калектыўнага карыстання ўнікальным навуковым абсталяваннем (далей ЦКК УНА) Установы БДУ “Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем” і хімічнага факультэта БДУ аб’ём выкананых работ склаў па дзяржаўных праграмах 13 6869 млн. рублёў, дзярждамовах (уключаючы міжнародныя кантракты аб навукова-тэхнічным супрацоўніцтве) 3 297,4 млн. рублёў.

На падставе эксперыментальных звестак, атрыманых з выкарыстаннем абсталявання ЦКК УНА, падрыхтаваны і абаронены 3 дысертацыі на атрыманне вучонай ступені кандыдата хімічных навук.

У Беларускам міжуніверсітэцкім цэнтры абслугоўвання навуковых даследаванняў (БМЦ) праводзіліся даследаванні па заяўках структурных падраздзяленняў БДУ, іншых устаноў вышэйшай адукацыі (БДТУ, БДУІР, УА "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», Баранавіцкі ДУ і інш.) і па заяўках інстытутаў НАН Рэспублікі Беларусь (Фізіка-тэхнічны інстытут, Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В.Лыкава, НППЦ НАНБ па матэрыялазнаўстве, Інстытут біяфізікі і клеткавай інжынерыі НАНБ, Інстытут прыкладной фізікі НАНБ і іншых арганізацый).

Аб'ём фінансавання з выкарыстаннем абсталявання БМЦ склаў каля 9,0 млрд. рублёў.

На базе БМЦ праходзілі стажыроўку маладыя спецыялісты з Тэхнічнага ўніверсітэта (Стамбул, Турцыя) і з Томскага політэхнічнага ўніверсітэта (РФ), што спрыяла развіццю міжнароднага супрацоўніцтва.

Супрацоўнікі Галоўнага ўпраўлення навукі сумесна з вядучымі навукоўцамі БДУ на пастаяннай аснове прымаюць удзел у выкананні, падрыхтоўцы, распрацоўцы, аналізе і прапрацоўцы нарматыўных прававых актаў, дакументаў і мерапрыемстваў рэспубліканскага ўзроўню. Так, у 2015 годзе падрыхтаваны прапановы і заўвагі БДУ па наступных нарматыўных прававых дакументах:

праект Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб стварэнні Еўразійскага цэнтра развіцця інавацый»;

праект Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб фарміраванні і дзяржаўнай фінансавай падтрымцы інавацыйна-прамысловых кластараў » і прыкладзеным пакеце дакументаў да гэтага Указа;

План мерапрыемстваў, прысвечаных Году адукацыі СНД;

праект Канцэпцыі Дзяржаўнай праграмы інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2016 - 2020 гады;

праект Нацыянальнай праграмы падтрымкі і развіцця экспарту Рэспублікі Беларусь на 2016 - 2020 гады;

канцэпцыя Дзяржаўнай праграмы развіцця фармацэўтычнай прамысловасці Рэспублікі Беларусь на 2016 - 2020 гады;

праект Закона Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі».

Галоўным упраўленнем навукі прадоўжаны работы па маніторынгу электронных гандлёвых пляцовак Рэспублікі Беларусь, Расійскай Федэрацыі і інфармаванні падраздзяленняў БДУ аб выніках маніторынгу. Звесткі аб бягучых закупках па напрамках навукова тэхнічнай і навукова-інавацыйнай дзейнасці БДУ рэгулярна размяшчаюцца на вэб-сайце ГУН. Таксама падоўжаныя сертыфікаты электронных лічбавых подпісаў, праводзілася размяшчэнне конкурсных прапаноў на пастаўку тавараў, работ, паслуг у галіне навукі на электронных гандлёвых пляцоўках і ўдзел у працэдурах закупак у якасці пастаўшчыка навукаёмістых тавараў, работ, паслуг. У

выніку праведзенай работы ў 2015 годзе заключана дагавораў на суму 4 132,8 млн. руб.

Рашэнні Савета БДУ ад 23.02.2015 выкананы ў вызначаныя тэрміны і ў поўным аб'ёме.

Разам з дасягненнямі і станоўчымі тэндэнцыямі існуе шэраг праблемных пытанняў, якія патрабуюць вырашэння ў бягучым годзе:

істотнае скарачэнне на 35% аб'ёмаў фінансавання заданняў ДПНД;  
скарачэнне фінансавання выставачай дзейнасці БДУ па артыкуле 01.02 «Міжнароднае навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва» амаль у 3 разы ў параўнанні з 2015 г.;

актывізацыя работ па росце экспарту навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі і паслуг БДУ;

забеспячэнне безумоўнага выканання фінансавых паказчыкаў па навукова-даследчай рабоце на 2016 год.

У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ і Вучоны савет БДУ

### **ВЫРАШЫЛІ:**

1. Ухваліць вынікі навуковай і навукова-інавацыйнай дзейнасці комплексу БДУ за 2015 год.

2. ГУН (Дзюк Т.А.):

забяспечыць аказанне метадычнай дапамогі супрацоўнікам комплексу БДУ па пытаннях: афармлення дакументацыі пры выкананні НДДК(Т)Р; падрыхтоўкі і атэстацыі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі; стандартызацыі і метралагічнага забеспячэння НДДК(Т)Р; падрыхтоўкі матэрыялаў заявак на вынаходніцтвы і дакументаў для ўдзелу ў канкурэнтных працэдурах закупак на пастаўку навукаёмістыя прадукцыі і аказанне навукова тэхнічных паслуг;

Тэрмін выканання - пастаянна.

забяспечыць няспынный кантроль за ходам рэалізацыі заданняў ДПНД;

Тэрмін выканання - штоквартальна.

сумесна з зацікаўленымі прааналізаваць выкананне планаў па абаронах дысертацый за 2015 год;

Тэрмін выканання - I кв. 2016 года.

забяспечыць збор інфармацыі аб публікацыях супрацоўнікаў комплексу БДУ у міжнародных навуковых часопісах з высокім імпакт-фактарам, правесці аналіз і прадставіць матэрыялы ў рэктарат;

Тэрмін выканання - да 31 студзеня 2017 года.

у мэтах выканання даручэння Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь забяспечыць правядзенне на базе БДУ фінальнага мерапрыемства ў рамках Рэспубліканскага фестывалю моладзевай універсітэцкай навукі 2016 года;

Тэрмін выканання - 4 кв. 2016 года.

сумесна з кіраўнікамі падраздзяленняў і старшынямі саветаў па абароне дысертацый, якія функцыянуюць пры БДУ, прыняць меры па павышэнні эфектыўнасці пасляўніверсітэцкай адукацыі БДУ - росту абарон дысертацый аспірантамі, дактарантамі і саіскальнікамі ў межах тэрміну атрымання

адукацыі шляхам забеспячэння першачарговасці: па тэрмінах абарон; па правядзенні папярэдняй экспертызы дысертацый, па падачы дакументаў у саветы па абароне дысертацый і інш .;

Тэрмін выканання - на працягу года.

з мэтай інфармавання падраздзяленняў і забеспячэння рэалізацыі навукаёмістай прадукцыі і паслуг БДУ прадоўжыць работы па маніторынгу электронных гандлёвых пляцовак Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі (далей - ЭГП). Інфармацыю аб выніках маніторынгу рэгулярна накіроўваць у падраздзяленні комплексу БДУ і размяшчаць у адкрытым доступе на вэб-сайце ГУН <http://research.bsu.by/>. Забяспечыць арганізацыю ўдзелу БДУ ў закупках на ЭГП ў якасці пастаўшчыка навукаёмістых тавараў, работ, паслуг;

Тэрмін выканання - пастаянна.

сумесна з дэканамі факультэтаў і дырэктарамі адукацыйных інстытутаў для папулярызацыі НДРС і прыцягнення студэнтаў у навуковую сферу забяспечыць адбор студэнтаў для запісу відэаролікаў аб іх навуковых і практычных дасягненнях па выніках студэнцкіх навуковых конкурсаў, якія праводзяцца ў 2016 годзе; Медыяцэнтру (Салаўёву П.Л.) на аснове інфармацыі, якая прадстаўляюцца Галоўным упраўленнем навукі, забяспечыць падрыхтоўку відэаролікаў аб навуковых і практычных дасягненнях студэнтаў, якія перамаглі на конкурсах рознага ўзроўню, і іх размяшчэнне на электронных рэсурсах БДУ;

Тэрмін выканання - на працягу года.

сумесна з Галоўным упраўленнем бухгалтарскага ўліку і фінансаў (Каўшэвіч Т.У.) і Галоўным упраўленнем планавання, эканомікі і інвестыцыйнай дзейнасці (Антаневіч І.Ю) забяспечыць своєчасовыя штоквартальныя засваенне і карэкціроўку аб'ёмаў сродкаў рэспубліканскага бюджэту, выдзеленых Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь для навукавай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці;

Тэрмін выканання - штоквартальна.

сумесна з дырэктарамі ЦКП і Галоўным упраўленнем бухгалтарскага ўліку і фінансаў (Каўшэвіч Т.У.) забяспечыць актуалізацыю пералікаў дарагога навуковага абсталявання структурных падраздзяленняў у рамках цэнтраў калектыўнага карыстання ўніверсітэта;

Тэрмін выканання - на працягу года.

сумесна з кіраўнікамі структурных падраздзяленняў забяспечыць штогадовую паверку сродкаў вымярэнняў у адпаведнасці з зацверджаным план-графікам паверкі.

Тэрмін выканання - на працягу года.

сумесна са старшынёй пастаяннай камісіі па кантролі за рацыянальным выкарыстаннем дарагога навуковага абсталявання (Касцюк М.М.) правесці праверку стану, рацыянальнага і эфектыўнага выкарыстання дарагога навуковага абсталявання ў:

Даследча-тэхналагічным ЦКК "Нанатэхналогіі і фізічнай электронікі»;

Тэрмін выканання - 30 красавіка 2016 года.

Цэнтры калектыўнага карыстання прыборамі і абсталяваннем біялагічнага факультэта «Біяаналіз».

Тэрмін выканання – 30 лістапада 2016 года.

3. Дырэктарам навукова-даследчых інстытутаў, адукацыйных інстытутаў і навуковых цэнтраў, дэканам факультэтаў, загадчыкам агульнаўніверсітэцкіх кафедраў:

забяспечыць выкананне новых заданняў ДПНД і штогадовы разгляд ходу рэалізацыі НДВКР на Саветах падраздзяленняў і ўстаноў;

Тэрмін выканання - пастаянна.

забяспечыць своечасовае прадастаўленне навуковымі кіраўнікамі заданняў і праектаў справаздачных дакументаў па завершаных НДВК(Т)Р для падачы ў БелІСА ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 356 ад 25.05.2006;

Тэрмін выканання - пастаянна.

працягнуць работу па павелічэнні колькасці публікацый супрацоўнікаў комплексу БДУ ў міжнародных навуковых часопісах з высокім імпакт-фактарам, забяспечыўшы прырост колькасці публікацый ад справаздачнага года;

Тэрмін выканання - на працягу года.

правесці ў 2016 годзе запланаваныя мерапрыемствы ў рамках Рэспубліканскага фестывалю моладзевай універсітэцкай навукі;

Тэрмін выканання - на працягу года.

прыняць неабходныя меры па выкананні плана па Абаронах дысертацый на 2016 год, падрыхтаваных у адпаведнасці з Палажэннем аб парадку планавання абарон дысертацый работнікамі і навучэнцамі комплексу БДУ;

Тэрмін выканання - на працягу года.

для забеспячэння дзейнасці па камерцыялізацыі навуковых распрацовак правесці рэгістрацыю распрацаванай у выніку выканання НДВК(Т)Р у 2015 г. прадукцыі ў Базе даных навукаёмістых тэхналогій і перспектывных распрацовак у ГУН (і дырэктарам навукова-вытворчых прадпрыемстваў комплексу БДУ);

Тэрмін выканання - 1 красавіка 2016 года.

Забяспечыць рост удзелу ў закупках на электронных гандлёвых пляцоўках;

Тэрмін выканання - на працягу года.

сумесна з кіраўнікамі аргкамітэтаў навуковых і навукова-тэхнічных мерапрыемстваў:

забяспечыць правядзенне запланаваных навуковых і навукова-тэхнічных мерапрыемстваў (канферэнцый, семінараў і інш.);

прадставіць ва ўстаноўленыя тэрміны інфармацыйныя матэрыялы (анонс і вынікі мерапрыемства) для размяшчэння на сайце <http://research.bsu.by/>.

Тэрмін выканання - у адпаведнасці з планам правядзення навуковых і навукова-тэхнічных мерапрыемстваў БДУ на 2016 год.



4. Дырэктарам навукова-даследчых інстытутаў і навуковых цэнтраў, дэканам факультэтаў, дырэктарам адукацыйных інстытутаў:

забяспечыць безумоўнае выкананне фінансавых паказчыкаў па навукова-даследчай рабоце на 2016 год;

Тэрмін выканання - на працягу года.

з мэтай павелічэння фінансавання навуковай сферы БДУ актывізаваць працу па росце экспарту прадукцыі і паслуг БДУ, у т. л. вырабленай навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі (і дырэктарам навукова-вытворчых прадпрыемстваў комплексу БДУ);

Тэрмін выканання - на працягу года.

5. Дэканаў факультэтаў, дырэктарам адукацыйных інстытутаў:

забяспечыць правядзенне атэстацыйных мерапрыемстваў аспірантаў і дактарантаў у строгай адпаведнасці з заканадаўствам. Па выніках атэстацыйных мерапрыемстваў уключыць у справаздачу даныя аб аспірантах і дактарантах, якія плануюць абараніць дысертацыі ў межах тэрміну атрымання адукацыі;

Тэрмін выканання - 31 кастрычніка 2016 года.

з мэтай павышэння эфектыўнасці аспірантуры прыняць неабходныя меры, накіраваныя на павелічэнне працэнта абарон дысертацый аспірантамі ў межах устаноўленага тэрміну навучання;

Тэрмін выканання - 31 снежня 2016 года.

не дапускаць выпадкаў фармальнага прызначэння куратараў студэнтаў, уключаных у банк даных адоранай моладзі, акцэнтаваць асаблівую ўвагу для прыцягнення навучэнцаў, уключаных у банк даных адоранай моладзі, да навуковай дзейнасці.

Тэрмін выканання - на працягу года.

6. Ускласці адказнасць па кантролі за выкананнем вышэйзгаданых рашэнняў на прарэктара па навуковай рабоце Сафонава В.Р.

Старшыня Савета і Вучонага савета БДУ  
Вучоны сакратар Савета БДУ  
Вучоны сакратар Вучонага савета БДУ

С.У. Абламейка  
С.М. Ходзін  
Т.А. Дзюк